

**ЗАЦВЯРДЖАЮ**  
Начальнік галоўнага  
ўпраўлення ідэалагічнай  
работы, культуры і па справах  
моладзі Гродзенскага  
аблвыканкама

А.Л.Вяроцкі  
2017 г.



**ПАРАДАК**  
арганізацыі і правядзення  
абласнога конкурсу “На лепшую  
самаробную кнігу”

## **1. Агульныя палажэнні**

1.1. Гэта палажэнне вызначае парадак правядзення абласнога конкурсу “На лепшую самаробную кнігу” (у далейшым - Конкурс).

1.2. Конкурс праводзіцца ў межах мерапрыемстваў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.

1.3. Заснавальнікі Конкурсу: галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

1.4. Для якаснай арганізацыі і падвядзення вынікаў Конкурсу фарміруецца аргкамітэт (Дадатак № 1) і журы (Дадатак № 2).

## **2. Мэты і задачы Конкурсу**

2.1. Конкурс праводзіцца з мэтай далучэння насельніцтва Гродзенскай вобласці да чытання праз творчы падыход для стварэння і афармлення самаробных выданняў.

2.2. Задачи Конкурсу:

- папулярызацыя кнігі і чытання сярод насельніцтва праз знаёмства з гісторыяй беларускага кнігадрукавання;
- прыцягненне чытацкай цікавасці да кнігі;
- стымуляванне і стварэнне ўмоў для рэалізацыі творчай актыўнасці сярод жыхароў Гродзенскай вобласці.

## **3. Парадак і ўмовы правядзення Конкурсу**

3.1. Конкурс разлічаны на тэрмін з 1 красавіка да 1 верасня 2017 года.

3.2. Удзельнікам Конкурсу можа быць любы жыхар Гродзенскай вобласці ці аўтарскі калектыў.

3.3. Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:

- “На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) Ф.Скарыны”;

- “На лепшае мастацкае афармленне твора (ці яго ўрыўка) пра жыццё і дзейнасць Ф.Скарыны”;

- “На лепшае мастацкае афармленне твораў (ці яго ўрыўка) беларускіх асветнікаў і мысліцеляў.”

3.4. Кожны ўдзельнік можа падаць на Конкурс работы (па адной) па ўсіх намінацыях.

3.5. Асноўныя крытэрыі ацэнкі творчых работ:

- арыгінальнасць ідэі;

- акуратнасць і майстэрства выканання;

- граматынасць;

- адпаведнасць гістарычнаму зместу і тэме Конкурсу;

- наяўнасць ілюстрацый;

- разнастайнасць тэхнікі выканання і выкарыстаных для афармлення матэрыялаў;

- адпаведнасць вызначанай намінацыі і патрабаванням да конкурснай работы.

3.6. Творчыя працы прымаюцца па адрасе: 230023 г. Гродна, вул. Замкавая, 20, ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (з паметкай “На конкурс”) да 5 верасня 2017 года.

3.7. Працы, якія не адпавядаюць патрабаванням Палажэння аб Конкурсе і паступілі пазней названай даты, разглядацца не будуць.

3.8. Работы, прадстаўленыя на Конкурс, не рэцэнзуюцца і не вяртаюцца аўтарам, лепшыя з іх папоўняць калекцыю рэдкіх выданняў ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

#### **4. Патрабаванні да конкурсных работ**

4.1. Конкурсныя работы афармляюцца толькі на мове арыгіналаў.

4.2. Працы павінны быць выкананы ў выглядзе самаробных рукапісных кніг.

4.3. На старонках кніг могуць быць размешчаныя ілюстрацыі, малюнкi, адпаведныя абранаму зместу.

4.4. У самаробных кнігах абавязкова павінны быць вокладка і тытульны ліст. Аб’ём работы – не больш за 30 старонак фармату А4 у рукапісным выглядзе.

4.5. Творчыя работы могуць быць выкананы з прымяненнем любога матэрыялу і ў любой тэхніцы (напісаныя, вышытыя, звязаныя,

вылепленыя з гліны або пластыліну і г.д.), за выключэннем камп'ютарнай і офіснай.

4.6. Удзельнічаць у Конкурсе не могуць кнігі ў канцылярскіх папках, фотаальбомах з файламі, сшытках і г.д.

4.7. Разам з конкурснай работай накіроўваюцца звесткі пра аўтара (прозвішча, імя і імя па бацьку, дата нараджэння, месца вучобы (клас) ці месца працы (пасада), месца пражывання, кантактныя тэлефоны) ці пра аўтарскі калектыў.

4.8. Самаробныя кнігі абавязкова павінны суправаджацца заяўкай на ўдзел у Конкурсе (Дадатак № 3).

4.9. Прэзентацыя калекцыі лепшых самаробных кніг адбудзецца падчас правядзення Міжнародных XII Гарадзенскіх навуковых чытанняў “Ад першай сцяжынкі Францыска Скарыны”.

4.10. Фотаздымкі работ-пераможцаў будуць размешчаны на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” ([grodno.lib.by](http://grodno.lib.by)).

## **5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне пераможцаў Конкурсу**

5.1. Вынікі Конкурсу падводзяцца да 15 верасня 2017 года на пасяджэнні журы і афармляюцца пратаколам.

Выпіска з пратакола размяшчаецца на сайце ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” ([grodno.lib.by](http://grodno.lib.by)).

5.2. Па кожнай намінацыі вызначаюцца пераможцы – I, II, III месцы.

5.3. Пераможцы Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама і прызамі.

5.4. Узнагароджванне пераможцаў адбудзецца падчас правядзення міжнародных XII Гарадзенскіх навуковых чытанняў “Ад першай сцяжынкі Францыска Скарыны” (верасень 2017 года).

## **6. Фінансаванне Конкурсу**

Фінансаванне Конкурсу ажыццяўляецца за кошт сродкаў абласнога бюджэту, прадугледжаных на цэнтралізаваныя мерапрыемствы ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага” (прызы, дыпламы, кветкі).

**СКЛАД**  
аргкамітэта абласнога конкурсу  
“На лепшую самаробную кнігу”

Клімовіч Алена Віктараўна	- першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, старшыня аргкамітэта;
Машканцава Іна Пятроўна	- галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама;
Мальцава Лідзія Васільеўна	- дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
Ігнатовіч Марына Эдвардаўна	- намеснік дырэктра ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
Сцяпанавы Галіна Аляксандраўна	- загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
Кучынская Алена Віктараўна	- загадчык аддзела краязнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”;
Лемяноўская Ірына Казіміраўна	- галоўны бібліятэкар аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”.

**СКЛАД ЖУРЫ**  
абласнога конкурсу  
“На лепшую самаробную кнігу”

Клімовіч  
Алена Віктараўна

- першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама, старшыня;

Мальцава  
Лідзія Васільеўна

- дырэктар ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, намеснік старшыні;

Сцяпанавя  
Галіна Аляксандраўна

- загадчык аддзела бібліятэказнаўства ДУК “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага”, сакратар;

Машканцава  
Іна Пятроўна

- галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама;

Руцкая  
Алена Вітальеўна

- дацэнт кафедры беларускай літаратуры УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я.Купалы”;

Кебіч  
Людміла Антонаўна

- старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення грамадскага аб’яднання “Саюз пісьменнікаў Беларусі”;

Бандарчук  
Мікалай Трафімавіч

- старшыня Гродзенскай абласной арганізацыі грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз мастакоў”.

**ЗАЯЎКА**  
на ўдзел у абласным конкурсе  
“На лепшую самаробную кнігу”

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка Конкурсу ці кіраўніка аўтарскага калектыву: \_\_\_\_\_

Месца работы (вучобы): \_\_\_\_\_

Займаемая пасада (для навучэнцаў – факультэт, курс, клас): \_\_\_\_\_

Хатні адрас: \_\_\_\_\_

Тэлефон: \_\_\_\_\_